

АБ УСІМ, ШТО БАЛИЦЬ

№ 4 / II / - 23. I - 1976
МЕНСК

ТОЛЬКІ ГУТАРКА ХОДЗІЦЬ ТАКАЯ..
Я. КУПАЛА

"Г У Т А Р К А "

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Змітрок выйшаў са школы яшчэ больш невясёлым, чым у ранейшыя дні. Усе яго непрыемнасці пачаліся ад того, што ён не так гаворыць, як трэба. Праўда, летась, калі ён вучыўся ў першым класе, яму настаўніца пра гэта не гаварыла нічога. Наадварот, яшчэ хваліла, яго за тое, што ён так прыгожа гаворыць. Але новая настаўніца, якая стала вучыць яго ў другім класе, увесе час папраўляе яго, як і іншых дзяцей, і вучыць яго, як яна кажа, правільна. і прыгожа гаворыць. Але ў Змітрака гэта зусім дрэнна выходзіць.

Ужо ў першы дзень, знаёмачыся з вучнямі і пытаючыся, як каго называць, настаўніца сказала яму, што Змітраком называща непрыгавуць, настаўніца ўжо тыхняў, але Змітрок ніяк не можа прывычацца да новага імя. і калі настаўніца звяртаецца да яго, называючи Дмітрыем, яму здаецца, што гэта яна не яго, а некага іншага выклікае.

Пасля яна адчувала Змітрака ад слова "як". Ён ніяк не можа ўціміць, чаму непрыгожа гаворыць як, а прыгожа как. Яму наадварот, как здаецца непрыгожым, і ён саромеецца вымаўляць гэта слова і маўчыць. Настаўніца садзіць яго, зазначаючи: "Странный ты мальчик, Дмитрий."

А сёння вучылі существительное. Змітрок ледзь навучыўся вымаўляць гэта сліво. Пасля быў здзіўлены, калі зразумеў, што ўсё на свете, як ёсьць - существительное. і душа Змітрака ніяк не могла прыняць гэтага. Як: і птушкі, і дрэвы, і рэчка, і звяры, і ўсё-усё

-толькі существітельное. Яму зрабілася страшна і сумна. І Змітрок стаў думаць над тым, на што падобна гэта дзіўнае существітельное. У яго ўяўленні ўжо было прамільгнула нешта страшэннае, але адразу знікла. Змітрака ў гэты час выклікала настаўніца:

- Ну, Дмитрий, приведи мне примеры существітельного. Я тебя второй раз спрашиваю, а ты всё не слышишь.

Змітрок устаў, падумаў крыху і пачаў называць существітельные. Пасля кожнага, сказанага ім слова, ён прыпрыняўся, бо яны выклікалі ў яго ўяўленні жывыя малюнкі ўсяго таго, што ён бачыў і чым любаваўся кожны дзень, ідучы ў школу і назад.

- Бусе л...-пачаў ён. І адразу ўявіў буслоў на вялізным і таўшчэзным лугавым дубе. Змітрок заўсёды падоўгу глядзеў на іх нават тады, калі яны не варушачыся стаялі на гняздзе...

- Гай...-На міг праплыў перад вачыма невялічкі гай з яго бярозкамі, такімі белымі, што нават Змітраку яны здаваліся пабелеными, і ён ніяк не мог утрымаша, ад таго, каб не правесці па кары некалькіх бярозак і пасля не паглядзець на руку: ці не засталася пабелка? І хоць рука была чыстая, але і ў наступныя разы ён праводзіў рукой па бярозках і пасля глядзеў на яе...

- Жыта... -прадаўжаў Змітрок. На момант з'явілася поле з жытнёвым рунню, такою непрыйвычна зялёнаю ў гэты час, калі ўсё ўжо пачало жаўцець...

- Шпак...- Адразу ў вачах узнік ясень ля бацькоўскай хаты, на якім каля шпакоўніцы сядзіць шпак. Ідучы ў школу і вяртаючыся назад, Змітрок заўсёды махаў яму рукой...

Змітрок яшчэ хацеў сказаць некалькі слоў, але яго спыніў ласкавы голас настаўніцы:

- Подожди, Дмитрий, ты опять неправильно говоришь. Надо говорить

не бусел, а аист, не гай, а роща, не жито, а рожь, не шпак, а скворец. Ну, повтори, как нужно говорить.

Змітрок адразу збянтэжыўся. Яснасьць, якая пачала ўсталёўвацца ў яго галаве, знікла. Значыць не кожнае слова можа быць существительным. Спачатку трэба, каб яно стала нейкім пярэваратнем, абы якіх ён ведаў з дзедавых казак, і толькі тады яно можа зрабіцца существительным. І змітрок маўчаў. Настаўніца зноў сказала паўтарыць слова.

-Аіст, рошча, скворец, рож, - услед за настаўніцай гаварыў Змітрок. І дзіўна, гэтыя слова нічога не выклікалі ў яго ўяўленні, нібы ён называў нешта ніколі небачаннае ім.

-Садись, Дмитрий, і никогда не капризничай, когда тебя учат.

І вось зараз, ідуучы са школы, ён прадаўжае раздумваць над гэтым дзіўным существительным. Ён усё ніяк не можа ўявіць, на што яно падобна. Глыбока задумаўшыся, Змітрок быў безуважны да ўсяго. Ён не палюбаваўся бусламі, а яны сёння нават ляталі каля гнязда, не правёў рукой па кары бярозак, хаця ў гэты сонечны дзень яны выглядалі асабліва белымі, безуважна прайшоў каля жытнёвой руні і не прывітаў рукой шпака. Дома ён таксама думаў пра существительное.

А ўночы прысніўся яму сон. Нібы ідзе ён са школы і бачыць, як насустроч яму паўзе нешта вялізнае, доўгае і таму такое страншэннае. Да не паўзе яно, а ўсё расцягваецца ўдоўж і таусцее. Змітрака апанаваў страх. Ён аглянуўся назад, па баках - нікога не было і ад гэтага стала яшчэ больш вусцішна. А тое доўгае, тоўстае, пачварнае ўсё больш расцягвалася і набліжалася да яго. Змітрок немым

крыкам спытаў:

-Што гэта?

Хтосьці нябачны яму адказаў:

-Гэтаж существительное.

А Существительное ўжо расцягнулася да клёну, падняло галаву і пытаецца ў шпака, які сядзеў там:

-Ты **кто**?

- Я шпак, - адказвае той.

-Нет, ты не шпак, а скворец, - гаворыць Существительное, разяўляе сваю зяпу і глытае шпака разам са шпакоўняй і ясенем, і іпатаў-сцеўши, расцягнулася далей.

Хаця Существительное было страшным і агідным, аднак голас яго ласкавы, і ён здаўся Змітраку вельмі знаёмы.

-Дык гэта ж такі голас у нашай настаўніцы, - пазнаў ён.

А Существительное ўжо расцягнулася да гаю, падняло галаву, і Змітрок зноў чуе:

- Ты кто?

- Я гаў.

- Нет, ты не гай, ты - роща.

І гай гэдак жа знікае, як і шпак, а Существительное, зноў патаўсцеўши, расцягваецца далей, глытаючы ўсё на сваім шляху. І ў мілым кутку Змітрака застаўся толькі бусел.

- Можа яно не заўважыць бусла? - падумаў са шчаслівай надзейй Змітрок. Ды не! Вось яно расцягваецца ў бок, дуба, уздымае галаву, і да Змітрака даходзіць жахлівая гутарка:

-Ты кто?

- я бусел.

- Нет, ты не бусел, а аист...

І бусел знікае разам з дубам. Што ж яно цяпер будзе глытаць? А пачварнае Существительное зноў пачало расцягвацца і ўжо ў бок

Змітрака. Чамусьці ён раней не думаў, што яно можа праглынуць і яго. І толькі зразумеўши гэта, ён скамянеў ад страху. А Существо вітальное ўжо расцягнулася да яго.

- Ты кто? - пытае яно.

- Я Змітрок, - ледзь паварочваючы языком, адказвае ён.

- Нет, ты не Змітрок, ты - Дмітрый, - гаворыць яно, разяўляе зяпу і... тут Змітрок прачнуўся.

- Добра, што я прачнуўся, а то б яно і мяне з"ела б, - па-дзіцячаму падумаў Змітрок. Але страх яго быў не доўгім. Ён скора змяніўся радасцю ад того, што Змітраку, нарэшце, удалося даведацца, на што падобна гэта дзіўнае Существо вітальное.